



Зёлкавы водар на свяце лета



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Свят на Любаншчыне хапае. У тым ліку і тых, якія дайшлі да нас са старажытнасці...

за мэта выяўленне самабытных людзей і самабытных традыцый, звычайу, абрадаў, надання ім новага дыхання і жыцця ў сучасных умовах...

На Дзень лета ў Рэчані завіталі народныя майстры — саломяляцельшчык Уладзімір Ціхановіч, выдатная ткачыха пасоў Святлана Дзінец...

Але сапраўднай цікавінкай рачанскага аграфея сталі зёлкі, сабраныя і прыгатаваныя на вогнішчы 80-гадовай Зоні Рудзько.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

Даты Падзеі Людзі

Дзень сістэмнага адміністратара — прафесійнае свята адміністратараў карпаратыўных і хатніх сетак, паштовых сістэм, праграмных комплексаў. Адзначаецца ў апошнюю пятніцу ліпеня.

1600 год — нарадзіўся Гіём Бапан, французскі інжынер-фартыфікатар. У 1630-1648 гадах служыў у арміі Рэчы Паспалітай у чыне капітана артылерыі.

1931 год — нарадзіўся (вёска Слабада Мазырская-га раёна Гомельскай вобласці) Леанід Іванавіч Калыхан, беларускі вучоны ў галіне атамнай энергетыкі.

1959 год — Рычард Ніксан, тады яшчэ віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў, знаходзіўся з візітам у Савецкім Саюзе.

Браніслаў ТАРАШКЕВІЧ, пісьменнік, лідар узарванаецца, публіцыст, вучоны-мовазнавец, грамадскі дзеяч, акадэмік НАН Беларусі:


«Гук, літара — гэта толькі цень, а слова — кроў і косць, жывое цела ў нашых душах, дарагое, майстэрскае начынне — у ім наш духоўны набытак.»

ШАШКІ

КАЛЕКЦЫЯНЕР


Аляксандр Палявы (на фота) яшчэ ў савецкія часы стаў вядомым складальнікам задач.

Для гэтай мэты набыў праграму «Аўрора», і цяпер у яго адна з самых багатых баз — і не толькі задач, але і праблем, эцюдаў.



Белыя: 9, 11, 14, 19, 24, 29, 41, 49 (8). Чорныя: 8, 28, 32, 33, 36, 38, 40 (7).

ТРЭЦІ ТУР Яго заданні падаюць у конкурсе-17 Пятра Шклубава (Наваполацк). У іх белыя пачынаюць і выйграюць:



№ 1777. Белыя: с1, е1, е5, дамка а3 (4). Чорныя: а5, б2, с3, е3, г7, дамка ф8 (6).

№ 178. Белыя: а7, д2, д4, е3, е5, ф4, г3, г5, h4 (9).

Пад рэдакцыяй міжнароднага арбітра Мікалая ГРУШЭўСКАГА

Чорныя: б2, б4, б6, с5, с7, е7, ф8, г2 (9). Выпраўленне пазіцыі В. Шрамко і М. Фясенкі.

Дарэчы, лаўрэаты аўтарскіх конкурсаў 13, 15 і 16 заахованы з прызавога фонду П. Шклубава.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Накіроўваеце іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».

РАШЭННІ Аўтарскі-17 (П. Шклубаў): № 1 — d8, c5, c7, g1+.

«Пагода ў доме» (М. Грушэўскі): № 9/17 — g7 (f2a) c7 (d4) f8 (g5b) c1, e1x.


Місяц Апошняя квадра 29 ліпеня. Месяц у сузор'і Рыб.

СЁННЯ

Table with 3 columns: Сонца, Усход, Захад, Даўжыня дня. Rows for Minsk, Vitebsk, Mогilёў, Grodno, Bratsk.



ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

У бары. — У вас піва свежае? — Свежае! Толькі прывезлі, я яго нават разбавіць не паспела.

Жонка — мужу: — Ты дзе быў? — На вяселлі ў Юры... Ты не уяўляеш сабе, як там усё напіліся!

Працаўніца пошты Расіі ідзе дадому тыдзень.

Чатырохгадовая дачка — тату: — Не крычы на мяне, я табе не жонка!



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛІНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь...